

Эва Кавальска (Варшава)
Ад'янкт Інституту гісторы
Польскай Акадэміі науک

МАСАВЫЯ ПРЫМУСОВЫЯ ПЕРАСЯЛЕННІ Ў ГІСТОРЫ ЧАЛАВЕЦТВА ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЗЯРЖАЎНАЙ ПАЛІТЫКІ

Феномен масавых перамяшчэнняў вядомы ад самых старажытных часоў. Выгнанне, уцёкі, дэпартация, эвакуацыя, прымусовая рэпатрыяцыя, трансфер меншасці, абмен насельніцтвам, перасяленні – такія акрэсленні можна знайсці ў падручніках гісторыі многіх народаў розных кантынентаў. Шматлікія спробы класіфікацыі і дэфініцыі разнастайных іміграцыйных рухаў уяўляюць сабой важную тэрміналагічную проблему. Каб уяўіць цяжкасці, з гэтым звязаныя, дастаткова ўзгадаць некалькі дагэтуль актуальных найважнейшых працаў і артыкулаў, якія распачалі дыскусію, не закончаную і сёння¹.

Спрабуючы падсумаваць галоўныя высновы гэтых працаў, варта зазначыць, што прымусовымі перамяшчэннямі аўтары лічаць рухі насельніцтва, у час якіх сукупнасць жыхароў данай тэрыторыі ці яе частка вымушаныя пакінуць сталае месца жыхарства па прычыне ўжыцця гвалту з боку айчыннай ці прышлай ўлады або з нагоды пагрозы гвалту падчас вайны, страху перад пераследам. Так шырока акрэсленае паняцце міграцыі ўключае таксама людзей, якія прынялі рашэнне выязду па прычыне пагрозных абставінаў, у тым ліку прыродных катаклізмаў. Ступень і форма прымусу, які выклікае перамяшчэнне, могуць быць рознымі. Некаторыя міграцыі, напрыклад абавязковая эвакуацыя або спецыяльна спракаваны выязд, належаць да пасярэдняй групы паміж прымусовымі і змушанымі

¹ Taft D., Robbins K. International Migration. New York, 1959; Kulischer E. European on the Move, War and Population Changes 1917-1947. New York, 1958; tenże. The Displacement of Population in Europe. Montreal, 1943; Schechtman J.B. European Population Transfers 1939-1945. New York, 1946; tenże. Postwar Population Transfer in Europe 1945-1955. Philadelphia b.r.w.; Sauvy A. Europe et sa population. Paris, 1955, tenże. Theorie general de la population. Paris, 1966; Warren H., Thompson S. Population Problems. New York, 1953; Petersen W. A General Typology of Migration, American Sociological Review. 1958. T. 23. S. 256-266; Kersten K. Międzynarodowe przesiedlenia ludności w XX wieku // Kwartalnik Historyczny, 1966. Nr 1. S. 3-30; Kosiński L. Migration of Population in East-Central Europe, 1939-1955 // Canadian Slavonic Papers. 1969 Nr 3. S. 359-373; Lewis G. Migration and Language in the USSR // International Migration Review. 1971. Nr 2. S. 147-179.

міграцыямі. У выпадку прымусовых перамяшчэнняў у вузкім сэнсе, такіх як дэпартыцыя, людзі з'яўляюцца толькі аб'ектамі гвалтоўных дзеянняў улады і не маюць магчымасці супраціву. Вялікія групы людзей, ахопленыя буйнымі аперацыямі адміністрацыіна-палітычнага характару, аказваюцца пазбаўленыя мінімальнага ўплыву на свой лёс, які залежыць ад рашэнняў улады і падпарадкованы мэтам пастаўленым гэтай уладай.

Прымусовыя перамяшчэнні, як арганізацыйна складаныя мерапрыемствы, што вымагалі ад уладаў вялікіх высілкаў і сродкаў, адбываліся ўжо ў старажытнасці. Іх пачаткі можна знайсці ў палітыцы асырыйскага цара Ціглатліласа III (745 – 727 г. да н.э.). У адрозненне ад сваіх папярэднікаў, якія толькі ў выключных выпадках перасялялі адносна невялікія групы па некалькі тысяч асобаў, ён перасяляў цэльныя плямёны і групы плямёнаў. Інфармацыя з асірыйскіх хронікаў дазваляе ацаніць масавасць гэтай з'явы. Напрыклад, у 730 г. ён вывёў 154 тыс. халдзеяў з паўднёвага Вавілону і пасяліў іх у паўночна-усходніх раёнах Асірыі. Ягоны наступнік Саргон II у 720 г. выселіў 90 тыс. асобаў з сірыйскіх дзяржаваў, а чарговы наступнік трону Сенахэрыл ў 701 г. вывёў з Іудзеі 200 тыс. жанчынаў, мужчынаў і дзяцей. Гэта найбольш харэктэрныя, але не адзінкавыя прыклады, бо звычайна кожны вайсковы паход суправаджаўся масавым перасяленнем насельніцтва заўаяванага краю, якое лічылася вайсковай здабычай². Выведзеных людзей пераўтваралі ў рабоў, якіх аддавалі гарадам, храмам або арыстакратам, рэшту пасялялі на новых землях. То самае адбывалася ў наступным стагоддзі. Аналіз геаграфіі перасяленняў паказвае, што тэрыторыя ўласна Асірыі прыняла каля 50% перасяленцаў ці дэпартаваных, паводле сучаснай тэрміналогіі. Гэтыя даныя найлепей сведчаць пра мэту масавых перасяленняў – загаспадараванне айчынных хасўскіх правінцыяў, каб пазбыцца залежнасці ад імперту харчавання. Характар тамтэйшай гаспадаркі, асновай якой было земляробства з разбудаванымі ірыгацыйнымі сістэмамі, якія патрэбна было пашыраць і ўтрымліваць, а таксама вялікія інвестыцыі ў будаўніцтва (палацы, фартыфікацыі, дарогі і г.д.) патрабавалі значнай колькасці рабочай сілы, па магчымасці танный і размешчанай на адпаведных месцах. Акрамя гаспадарчых патрэбаў масавыя перамяшчэнні выкарыстоўваліся для прафілактыкі супраціву насельніцтва на заваяванных тэрыторыях.

У выпадку Асірыі гвалтоўныя перамяшчэнні былі інструментам, як гаспадарчай палітыкі, так і прэвентыўным палітычна-вайсковым мерапрыемствам.

Пераход гегемоніі блізкаўсходнім старажытным свеце да Вавілонскай дзяржавы (629–539 гг. да н.э.) не змяніў метадаў палітыкі адносна заваяваних тэрыторый. Надалей быўші ўжываныя прымусовыя перасяленні на новыя землі і прымусовая праца. Калі вавілонцы разбліці асірыйскую, а потым і егіпецкую войскі, ім адкрылася дарога да Сірыі. Тады Навуходоносар II расправіўся з апазыцыйяй на здабычу.

² Паўолькі ва ўсе старажытныя часы не хапала працоўнай сілы, насельніцтва заваяваних тэрыторый разглядалася як яе асноўная крыніца. Гл.: Zabłocka J. Historia Bliskiego Wschodu w starożytności. Wrocław, 1987. S. 316–354; Toynbee A.J. Wojna i cywilizacja. Warszawa, 1964. S. 70–86.

тых землях з дапамогай асірыйскіх метадаў. На насельніцтва наклаў канtryбыбу-
цыю, нездаволеных дэпартаваў, потым зноў здабыў Ерусалім (581 г., выйграўшы
войну з Егіптом) і вывёў ягоных насельнікаў у “вавілонскую няволю”. Яна скон-
чылася толькі пасля перамогі над новававілонскай дзяржавай, атрыманай
персідскім царом Кірам II, які дэкрэтам ад 538 г. першым сярод старажытных
уладаў распачаў новую палітыку на заваяваных землях і дазволіў дэпартава-
ным іўдзейям вярнуцца на радзіму.

Прымусовыя перасяленні былі звязаныя таксама са злачынствам (або вера-
годнасцю злачынства) супраць улады і калектыўнай адказнасцю за яго. Класіч-
ным прыкладам выкарыстання такога тыпу гвалту была дзяржава інкаў у Паўднё-
вай Амерыцы. На кожны бунт ці паўстанне на заваяваных тэрыторыях інкі рэага-
валі забойствам усіх жыхароў або – пры невялікіх маштабах – пакараннем смер-
цю вінаватых і перасяленнем рэшты ў іншыя правінцыі.

Метады прымусовых перасяленняў інкі ўжывалі пры падпарадкаванні тэ-
рыторыяў з варожым насельніцтвам, якое не прымала новых парадак. Дэпартаты
служылі с родкам прафілактыкі магчымых хвальянняў. Акрамя таго падоб-
нае перамяшчэнне аслабляла даўнія палітычныя групоўкі, якія, прайду, не ства-
ралі сур'ёзной пагрозы выдацца арганізаванай імперыі, але аслаблялі яе бяспе-
ку. Нова здабытая тэрыторыя засялялася насельніцтвам са старых спакойных пра-
вінцыяў, якія здаўна былі падуладай інкаў. Каланісты паходзілі галоўным чынам
з ваколіцы сталіцы Куска, якая была адной з самых спакойных³. На іх мейсца
прыбывала новае насельніцтва, што прывяло да ўтварэння вакол сталіцы сап-
раўднага этнічнага кантгламерату. У многіх правінцыях перасяленцы асімілёў-
валі тубыльцаў, якія паступова гублялі сваю мову, традыцыі і звычай. А дnak
сістэма перасяленняў гарантавала ўладам паспяховую рэалізацыю іхніх палі-
тыкі і прыводзіла да паляпшэння ўмоваў жыцця насельніцтва. Паўставалі пад-
муркі моцнай дзяржавы, якая складалася з вялікіх і малых народнасцяў з роз-
нымі мовамі і розным узроўнем культуры. Усе гэтыя народнасці былі аб'ядна-
ны ў адну дзяржаву толькі дзякуючы рашучай і паслядоўнай палітыцы ўлада-
роў Куска, якая абапіралася на адзінай мове, дасканалай адміністрацыяй, гас-
падарчай, вайсковай і рэлігійнай арганізацыі і іна сістэме буйных перасяленняў.
Верагодна, каліб не перашкодзіла гішпанская заваёва, рознаэтнічнае насельніц-
тва дзяржавы інкаў магло пераўтварыцца ў адзіны народ з агульной мовай, звы-
чаям і культурай. Таксама і гішпанцы выкарыстоўвалі прымусовыя перася-
ленні ў выпадку канфліктаў. Пра распаўсядженне з'явы дэпартаты і сведчыцы,
між іншым, масавае перамяшчэнне езуітаў у Італію, Канарскія выспы і Пара-
гвай падчас асветніцкіх рэформаў у 1767 г.

Прымусовыя перасяленні выкарыстоўвалі ў сваёй палітыцы і такія вялікія
дзяржавы як Англія і Францыя. Характэрнай рысай іх аргументавання, асабліва у

³ Por. Nocoń R.H. Dzieje i kultura Inków. Wrocław, 1958. S. 176-179.

Англії, было спалучэнне рэлігійных матываў (неабходнасць пашырэння хрысціянства) з эканамічнымі (прыбылкі з калоній). Аднак тэорыя пра пашырэнне хрысціянства сярод індзейцаў не была так шырока рэалізаваная як у выпадку гішпанцаў, якія актыўна ёй карысталіся на пачатковай стадыі заваёвы для яе маральнага і прававога абургунтавання.

Трохі пазней перасяленне ў калоніі стала важным інструментам унутранай палітыкі адносна грамадзянаў і жыхароў сваёй краіны, якія былі прызнаныя грамадскі ці палітычна ненадзейным элементам. Гэты інструмент выкарыстоўваўся як пакаранне і як прэвентыўная мера. Падобная матывация прысутнічала яшчэ ў часы Рымскай імперыі, калі такім способам гарады Італіі ачышчалі “аж жабракоў, бунтаўнікоў і дармаедаў”. У Гішпаніі, Францыі і Англіі шмат людзей былі перакананыя, што такія акцыі паспрыяюць стабілізацыі палітычнай ситуацыі ў краіне. Гэтае перакананне супала з узростам абсалютызму. Лічылася, што дэпартацыі ўзмоцняць аўтарытэт каралеў і іх улады. Сапраўды, як паказала практика, прымусовыя перасяленні ў калоніі зліквідавалі шматлікія грамадскія канфлікты ў Англіі. Яны не толькі вызвалілі турмы, але далі многім бедакам шансы на лепшае жыццё. Іншай матывациі да перасялення ў Англіі ў Амерыку была магчымасць атрымання праз працу перасяленцаў стратэгічных прадуктаў, якія ім партаваліся з іншых краінай Еўропы. Такім чынам дасягалася незалежнасць краю ад замежных паставак, якія шмат каштавалі і залежалі ад міжнароднай палітычнай сітуацыі. Было спадзяванне, што Амерыка заменіць Рэч Паспалітую, якая цярпела ад маскоўскіх войнаў, у пастаўках карабельнага дрэва, смалы, дзёгцю, каноплі, ліну, канатаў, скруаў і футраў. Не апошнюю ролю мела спадзяванне, што калоніі стануть новымі, больш надзейнымі рынкамі збыту.

Добра вядомыя англійскія дэпартацыі злачынцаў у Аўстралію або французскія ў Гвіяну і Новую Каледонію. Менш гаворыцца пра высылкі людзей з гэтых краінай на Антыльскія астравы. З Англіі асуджаных высыпалі за акіян на акрэслены тэрмін, звычайна на 10 гадоў. Да іх ліку залічалі, акрамя звыклых крымінальникаў і палітычных злачынцаў, сем'і ірландскіх католікаў, супраць якіх зачята змагаўся пратэстант Кромвель. Ірландцы заставаліся на Антылях нават пасля заканчэння тэрміну высылкі, бо англічане не давяралі “закамяnelым папістам” і не жадалі вяртання ў краіну гэтага ненадзейнага элементу. Нават на Антылях яны больш давяралі неграм і падчас нацыянальна-рэлігійных канфліктаў узбройвалі іх супраць каталікоў. Цяжкія ўмовы працы на цукровых плантацыях вымушалі да ўцёкаў на французскія астравы Антыльскага архіпелагу. У сваю чаргу з французскіх выспаў на англійскія ўцякалі французскія пратэстанты, ссыланныя туды сотнямі ў 1686 – 1688 гг.⁴ Варты ўспомніць пра лёс 50 тыс. палонных і 2,5 тыс. іспанскіх закладнікаў, узятых напалеонаўскай арміяй і размешчаных у Францыі па розных лагерах і фартах. Большасць тых людзей загінула.

⁴ Асобную катэгорыю складалі белья, г.зв.кантрактныя работнікі, прыбыўшыя сюды ў 17 і 18 ст. Iх трактавалі як жывыя тавар, куплялі і прадавалі разам з асуджанымі. Гл.: Łepkowski T. Archipelagu dzieje niełatwwe. Obrazy z przeszłości Antylii XVI-XX w. Warszawa, 1964. S. 87.

Паток прымусова пераселеных людзей узмоцніўся ў 19 – 20 ст. Міграцыі з ужываннем гвалту ў Еўропе дасягнулі небывалых дагэтуль памераў. Параза рэвлюцыі 1848 г. выклікала перамяшчэнне венграў, немцаў і чэхаў – падданых Габсбургаў. У 1866 г. пруска-аўстрыйская вайна і пазнейшая экспансія Пруссіі выклікалі хвалю перасяленняў, у прыватнасці чэхаў⁵. Праз дваццаць гадоў з усходніх правінцыяў Пруссіі было выведзена каля 26 тыс. паліакаў і жыдоў.

Турэцкая імперыя, якая панавала над часткай Сярэдняй Еўропы, першай з вялікіх дзяржаваў пакінула гэты рэгіён. Рэгулярныя турэцкія рэпрэсіі супраць бунтаўнічых народаў, падлеглых Турцыі, і ўзаёмная нязависімасць мусульманаў і хрысціянаў выклікалі хвалі бежанцаў. Міграцыіны рух узмоцніўся пасля тэртыярыйных зменаў у выніку расейска-турэцкай вайны 1877 г. Да 1912 г. у Балгарыю прыбыло каля 250 тыс. бежанцаў-хрысціянаў, мусульмане зышодзілі ў адваротным кірунку. Сітуацыя ўскладнілася ў час балканскіх войнаў 1912 – 1914 гг. паміжбыльмі саюзнікамі з антытурэцкай кааліцыяй. Тысячы людзей у залежнасці ад змены на франтах перамяшчаліся па Балканаху розных кірунках. Каб неяк упарадкаваць міграцыіны рух Балгарыя і Турцыя ў 1913 г. падпісалі першае міжнароднае пагадненне пра трансфер населеніцтва. Яно санкцыянувала прайшоўшую ўжо на той момант міграцыю і вызначыла прынцыпы дабараахвотнаага абмену этнічнымі меншасцямі.

У 20 ст. па меры развіцця нацыянальных рухаў (аж да патрабавання ўласнай дзяржаўнасці) імкліва развіваліся практикі “этнічных чыстак”, выгнання чужога этнічнага элементу з тэрыторыяў, якія лічыліся айчыннымі. Падчас I святавай вайны такую прымусовую міграцыю перажыла, у прыватнасці, Сербія. Гэта найперш вядомы трагічны пераход сотняў тысячаў сербаў праз Чарнагорью і Албанію да берага Адрыятычнага мора, а таксама іх масавая высылка на працу ў лагеры Балгарыі і Венгрыі. Таксама шматлікім было бежанства ў Германіі і Аўстрыі, асабліва пасля страты земляў у выніку прайгранай вайны⁶. Працягвалі трансфery нацыянальных меншасцяў Турцыя, Балгарыя і Грэцыя. Адпаведныя трактаты ў 1919 і 1925 г. вызначалі дабараахвотныя характеристары абмену насельніцтвам, але ў рэчаіснасці ва ўсіх трох краінах урады ўжывалі “ціск” на нацыянальныя меншасці, каб змусіць іх да перасялення⁷.

Асаблівую группу мігрантаў складалі жыды. Калі даўней галоўныя прычыны іх міграцыі меў эканамічныя характеристары, то ў 20 ст. дадалася дыскрымінацыя і частыя пагромы. Акты ўна пазбываўлі жыдоў гітлераўцы, нават выганялі іх за мяжу,

⁵ Гл. Marrus M.R. The Unwanted: European Refugees in the Twentieth Century. New York, 1985. S. 112.

⁶ Mocsy I.I. Effects of World War I. The Uprooted: Hungarian Refugees and Their Impact on Hungary's Domestic Politics, 1918-1921. New York, 1983. S. 12.

⁷ Пра памеры перамяшчэння насельніцтва ў межах тых дзяржаваў толькі ў 1921-1922 г. сведчать факты: 1,2 мільёны грэкаў прыбылі да Грэцыі з Турцыі; каля 400 тыс. туркаў перасяліліся з Грэцыі і 200 тыс. галоўным чынам з Балгарыі ў Турцыю. Гл.: Народонаселение стран мира. Москва, 1978. С. 447; Marrus M.R. The Unwanted: European Refugees in the Twentieth Century. S. 175.

напрыклад, у сакавіку 1938 г. праз чэшска-польскую мяжу каля Збаншына было “выпіхнута” 17 тыс. жыдоў⁸.

Другая святовая вайна, як і тэрытарыяльныя змены пасля яе заканчэння, выклікалі чарговыя хвалі масавых прымусовых перасяленняў не толькі ў Еўропе, але і на іншых кантынентах.

Прадстаўлены тут кароткі гістарычны нарыс масавых перасяленняў як інструменту гаспадарчай і вайсковай палітыкі сведчыць пра яе спрадвечнасць. Гістарычны фон гэтай з'явы дазваляе заўважыць пэўныя яе заканамернасці ва ўсе часы: разнастайныя ксенафобіі, абсалютызациі інтэрэсаў дзяржавы (вышэйшай улады), стасаванне рэпрэсіяў адносна этнічных ці тэрытарыяльных супольнасцяў. Даўнасць гэтай з'явы, аднак, не азначае прызнання яе за звычайную і “нормальную”. Яна павінна ацэньваецца з пазіцыі маральнасці і агульначалавечых каштоўнасцяў.

Пераклад з польскай мовы А.Краўцэвіча

⁸ Tomaszewski J. International Migrations Connected with the National Conflicts in East-Central Europe in the First half of the XXth Century // Acta Slavica Iaponica. 1991. № 9. S. 12-14.

КАТАЛІЦКІЯ МАНАСКІЯ ОРДЭНЫ Ў БЕЛАРУСІ Ў 1770-х – 1820-х г.

(Спецыфіка духоўнасці і фармацыйныя дамы)*

Манаскія ордэны з'яўляюцца неад'емнай часткай структуры каталіцкага касцёлу. У шматлікіх выпадках яны адыгрывалі рашучую ролю ў гісторыі касцёлу, мелі непасрэднае значэнне да яго абаўлення. Многія манаскія ордэны актыўна змаліся місіянерскай і пастырскай дзейнасцю, пракладвалі шлях для распаўсюджвання каталіцкай веры і былі праваднікамі новых форм рэлігійнасці. Прадстаўнікі манаства пашыралі ў касцёлах дадатковыя набажэнствы, стваралі санктуары (месцы культуры асаблівага шанавання) і рэлігійныя брацтвы, спрыялі актыўізацыі паломніцтваў і працэсій, развівалі культу святых і Маці Божай. Ордэнская духовенства распаўсюджвала практику рэкалекцыі (духовных разважанняў) і малітвы, заахвочвала да рэлігійных спеваў і інш. Вялікую ролю адыгрывалі кляштары у грамадскім жыцці. Яны змаліся выхаваннем моладзі і дабрачыннасцю, стваралі навучальныя ўстановы, канвікты (інтэрнаты), бурсы, шпіталі, аптэкі, школьнія тэатры і музычныя капэлы, мелі ўласныя друкарні.

Каб мець кваліфікаваныя кадры для сваёй дзейнасці манаскія ордэны стварылі ўласную сістэму адукацыі, якая ахоплівала навіцыяты і студыі – навучальныя ўстановы для ордэнскага духовенства. Да пастырскай дзейнасці дапускаліся толькі спецыяльна падрыхтаваныя ксяндзы. Прымасъ споведзъ у канфесіяналах і прамаўляцъ казанні маглі толькі тыя, хто прайшоў адпаведную падрыхтоўку. У парыўненні з дыяцэзіяльнымі святарамі ордэнская духовенства адрознівалася большай адукаванасцю і мабільнасцю¹.

Перад першым падзелам Рэчы Паспалітай на тэрыторыі Беларусі дзейнічалі кляштары шматлікіх манаскіх ордэнаў. Па маіх падліках, існавала 180 мужчынскіх

* Артыкул падрыхтаваны пры падтрымцы Касы імя Юзафа Мяноўскага

¹ Flaga J. Z problematyki funkcjonowania studiów w zakonnych w XVII i XVIII wieku // Roczniki Humanistyczne. Z. 2. 1991-1992. Nr 39-40. S. 81-96; Flaga J. Zakony męskie w Polsce w 1772 roku. T. 2. Cz. 1. Duszpasterstwo // Materiały do atlasu historycznego chrześcijaństwa w Polsce. T. VIII. Lublin, 1991; Gach P. Struktury i działalność duszpasterska zakonów męskich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska w latach 1773-1914. Lublin, 1999; Kłoczowski J. Zakon Braci Kaznodziejów w Polsce 1222-1972: Zarys dziejów // Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222-1972 / Pod red. J. Kłoczowskiego. T. 1. Warszawa, 1975. S. 19-141; Deptuła Cz. Rozbudowa życia mniszego // Benedyktyni Polscy. Tyniec, 1989. S. 31-34; Witkowska A. Maryjne loca sacra na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w początkach XIX wieku // Przestrzeń i sacram. Geografia kultury religijnej w Polsce i jej przemiany w okresie od XVII do XX w. Kraków, 1995. S. 282-283.

кляштараў, у тым ліку 157 – у Віленскай дыяцэзіі, 20 – у Луцкай, 1 – у Кіеўскай і 2 – у Смаленскай. У 1820-х г. на тэрыторыі Беларусі без уліку езуітаў, якія ў 1820 г. былі высланы з Расейскай імперыі, дзеінічала 147 кляштараў, у тым ліку 48 – у Магілёўскай архідыяцэзіі, 45 – у Менскай, 54 – у Віленскай². Былі прадстаўленыя ўсе групы манаскіх фармацый: уласна манахі (бenedыктынцы, цыстэрцыянцы, картэзіянцы), канонікі рэгулярныя (канонікі рэгулярныя латэрэнскія, канонікі рэгулярныя ад пакуты, трынітарыі), жабрацкія ордэны (аўгустынцы, бернардынцы, дамініканцы, францысканцы, кармеліты босыя, кармеліты абутыя), клерыкі рэгулярныя (баніфраты, езуіты, камуністы, марыяне, місіянёры, піяды, рохіты).

Кожны манаскі ордэн меў пэўную спецыфіку сваёй духоўнасці, на аснове якой арганізоўвалася яго жыццё і праца. Гэтая асаблівасць звычайна вызначалася заснавальнікамі манаскіх ордэнаў. Манаскія ордэны пазнейшай фармацыі (клерыкаў рэгулярных) бралі за аснову адзін з існаваўшых статутаў (часцей выкарыстоўваўся больш лагодны Статут св. Аўгустына). Але статуты мелі агульныя хараکтар, яны толькі дэкларавалі мэту арганізацыі манаскай супольнасці і асноўныя накірункі яе дасягнення. Штодзённае жыццё кляштараў, асабліва з 15 ст., рэгламентавалася Канстытуцыяй (дадатковымі правіламі, якіх не было ў статутах) і мясцовай традыцыяй. Апошняя фармавалася воляй фундатара і дыяцэзіяльнага біскупа, грамадскімі ці духоўнымі запатрабаваннямі і вернікаў. Па сутнасці, становішча кожнага кляштару абумоўлівалася мноствам правілаў, якія ўлічвалі лакальную ситуацыю, палітычныя і эканамічныя ўмовы. Найбольш жорстка выконваліся патрабаванні клаўзуры – права, якое забараняла ці абмяжоўвала ўваходу кляштараў чужым і акрэслівала тэрыторыю, падлеглу гэтаму праву. Віды працы, непрадугледжаныя Статутам, распрацоўваліся ў дадатковых правілах.

Звычайна манахаў запрашалі для выканання пэўнага віду дзейнасці (місіянерскай, паstryрскай, адукатыўнай, выхаваўчай, дагляду за хворымі і інш.). Пашырэнне манаскіх супольнасцей залежала ад колькасці запрашэнняў і фундацыяў. Перавагу мелі кляштары, якія паспелі ў ліку першых басталявацца на беларуска-літоўскіх землях (17 ст. – час росквіту манаскіх ордэнаў у Рэчы Паспалітай) і якім спрыялі прадстаўнікі магнатэрый. Так, найбольш цесныя сувязі з вышэйшай знаццю, асабліва той часткай, якая з пратэстантызму перайшла ў каталіцызм, мелі езуіты і дамініканцы, кляштары якіх належалі да ліку найболыш распаўсюджаных. Манаскія ордэны, якія пранікалі на землі ВКЛ пазней, маглі мець цяжкасці, выкліканыя канкурэнцыяй з боку кляштараў іншых манаскіх ордэнаў ці неспрыяльнымі адносінамі з боку дыяцэзіяльнай улады. Некаторым з іх, напрыклад, капуцынам, нягледзячы на падтрымку часткі магнатаў, так і не ўдалося замацавацца на

² Ганчарук І. Становішча і арганізацыйная структура рымска-каталіцкага касцёла на беларускіх землях у складзе Расейскай імперыі (1772-1830) // Гістарычны альманах. 2002. Т. 6. С. 97-116. Па ўдакладненых звестках у Віленскай дыяцэзіі каля 1772 г. існавала 157 кляштараў (у т.л. 33 – езуітаў і 4 – місіянераў). У 1820 г. у Магілёўскай архідыяцэзіі дзеінічала 48 кляштараў (у т.л. 2 – місіянераў), у Віленскай дыяцэзіі – 54 (у т.л. 2 – місіянераў).

беларуска-літоўскіх землях. Іншыя, як піяры, у выніку моцнай канкурэнцыі з езуітамі замацаваліся з цяжкімі прасцірамі. Працей было замацавана тым манаскім супольнасцям, у якіх не было асаблівых канкурэнтаў (беніфраты, рохіты, місіянеры), і якія ўзніклі на тэрыторыі Рэчы Паспалітай (марыяне, рохіты). Місіянеры першапачатковая былі запрошаны віленскім біскупам А. Катовічам у 1687 г. з мэтай выкладання ў дыяцэзіяльной семінары. Беніфраты і рохіты займаліся лячэннем хворых. Найбольшай папулярнасцю ў шляхты карыстаўся жабрацкі ордэн бернардынцаў. З усіх манаскіх супольнасцей гэта быў найбольш “польскі” ордэн. Яго манахі актыўна ўводзілі ў рэлігійную практику польскія спевы, у тым ліку калядкі. Акрамя таго яны стваралі брацтвы, “трэція” ордэны для свецкіх, прамаўлялі канані і г.д.³ У той жа час кляштары чыста сузіральніцкага тыпу былі найменш папулярнымі ў 18 ст.

Сярод усіх ордэнскіх групаваў у Еўропе ўласна манахі маюць адну з найстара-жытных традыцый. У Беларусі яны былі прадстаўлены слаба (бенедыктынцы, цыстэрцыянцы, картузы – усяго 7 кляштараў). Бенедыктынскія кляштары далі пачатак манаскім супольнасцям заходнега ўрапейскай арыентацыі. Іх заснавальнік св. Бенедыкт (каля 480 г. – 547 г., па іншых звестках каля 550 г.) распрацаваў Статут, які пачалі прымаць іншыя кляштары. Жыццё ў бенедыктынскай суполцы будавалася на прынцыпах сумеснага пражывання па ўзору хрысціянскай сям’і на чале з айцом-аббатам. Абавязковымі былі зарокі цнатлівасці, адмовы ад уласнай маё-масці, паслушэнства і сталага пражывання ў кляштары. Асновай жыцця дзеянасці абвяшчалася фізічная праца манахаў. Бенедыктынская духоўнасць будавалася на наследаванні Хрыста праз службу Божую і малітву, якая ўплывала на ўесь уклад жыцця: фізічную працу, навучанне, місіянерства і пастырства. У рэлігійнасці цэн-тральнае месца займаў культ Еўхарыстыі Божага Цела. Бенедыктынцы засяродж-валі ўвагу на кульце Святога Крыжа, Сэрца Хрыста, Святой Тройцы і Св. Ганны.

На Беларусі кляштары ордэнскай групы манахаў мелі пераважна клерыцкі (святарскі) характар. У іх было мала братоў конверсаў (мананахаў, якія прымалі простыя зарокі і не мелі святарскага сану), а фізічную працу выконвалі свецкія. Толькі кляштар картэзіянцаў у Бярозе захоўваў суворы аскетычны лад жыцця. Манахі ў ім жылі у асобных памяшканнях, рэдка сустракаліся і не павінны былі мець сувязяў са свецкімі вернікамі. Праўда, з канца 18 ст. картэзіянскія правілы не заўсёды выконваліся, але парушэнні ў той час манаскіх правілаў былі звычайнай справай. Эпоха Асветніцтва аказалася вельмі неспрыяльнай да кляштараў уласна манаскай групы. Лічылася, што гэтыя кляштары не маюць сацыяльнай вартасці, адцягваюць працаздольных членаў грамадства і жывуць у адасабленні ад рэаль-нага свету. Правячыя колы Рэчы Паспалітай і Расейскай імперыі падзялялі такі пункт гледжання. Рэгламент для каталіцкіх касцёлаў і кляштараў ад 3 лістапада 1798

³ Wyczawski H. Bernardyni Polscy. T. 3. 1772-1946. Kalwaria Zebrzydowska: nakł. OO. Bernardynów, 1992. S. 28-132.

г. патрабаваў ад кляштараў сузіральніцкага тыпу, каб яны пералічвалі грошы на ўтрыманне дабрачынных установаў і аказвалі рэлігійныя паслугі вер-нікам. Беларускія бенедыктынцы і цыстэрцыянцы здаўна напрацавалі багаты вопыт паstryрскай працы ў сваіх парафіях. Картэзіянцы ніколі яго не мелі і вымушаныя былі ўтрымліваць парафіяльную школу.

Нешматлікім і таксама былі на Беларусі кляштары групы канонікаў рэгулярных (усяго 11 кляштараў каля 1772 г. і 13 – у 1820-х гг.). Кляштары кананіцкай групы мелі клерыкскі харктар і карысталіся Статутам св. Аўгустына. Пачатак гэтай групы ордэнаў паклалі аб'яднанні дыяцэзіяльных ксяндзоў, якія ў 11 ст. для найлепшага выканання сваіх абавязкаў аб'ядноўваліся ў супольныя абшчыны. Яны атрымалі назыву канонікаў рэгулярных у адрозненне ад канонікаў кафедральных (ксяндзоў пры кафедральных касцёлах). З цягам часу з'явіліся бліжэй ім групы манаскіх аб'яднанняў, якія таксама асноўную мэту сваёй дзейнасці бачылі ў паstryстве. У адрозненне ад Статута св. Бенедыкта Статут св. Аўгустына не прадугледжваў для манахаў цяжкую фізічную працу, таму ўвесь свой вольны час яны выкарыстоўвалі для самадукацыі, перапісання кнігаў, чытання, паглыблення веры праз такія формы рэлігійнасці, як духоўныя разважанні, пасты, літургічныя гадзіны, індывідуальная малітва і інш. Менавіта такому ўкладу жыцця адпавядаў Статут св. Аўгустына, галоўнай рысай якога з'яўляецца памяркоўны аскетызм. У рэлігійнай практицы канонікаў рэгулярных асноўнае месца займала літургія, культ Божага Цела і Панны Марыі. Трынітарыі прысвяцілі свою дзейнасць Святой Тройцы (практична ўсе касцёлы трынітарыяў асвячаліся ў гонар Св. Тройцы). Палітыка царскага ўраду ў адносінах да кляштараў гэтай групы была спрыяльнай. Арганізацыя манахамі парафіяў лічылася неабходнай для задавальнення духоўных патрэбаў вернікаў і спакою ў краіне.

Да манаскай групы старой фармацыі належалі жабрацкія ордэны (усяго 106 кляштараў каля 1772 г., і 110 – у 1820-х гг.). Кляштары гэтай групы былі самыя прадстаўнічыя у Беларусі. Яны ўзніклі ў 13 ст. падчас руху за абнаўленне касцёлу і ў каранялі но вы тып арганізацыі манаскага жыцця. Іх духоўнасць будаўлася на апостальскім (місіянерскім) запале, на прынцыпах евангельскага наследавання Хрысту: поўнай адмове ад маёмысці (не толькі ўласнай, але і калектыўнай), адмове ад сталага пражывання ў кляштары. Жабрацтва ўспрымалася не столькі як адмова ад маёмысці, але як адмова адусяго ўласнага (асабістай волі, самалюбства). Такое разуменне жабрацтва было падобным да самаахвярнасці Хрыста і набывала аптымістычны жыццясцвярджальны кантэкст. Гэта не адрачэнне дзеля адрачэння і не ўцекі ад рэальнага свету, а набыццё сапраўднай свабоды дзеля служэння гэтаму свету. У такім сэнсе самаахвярнасць, па-слухмянисць, падпарадкаванне, лагоднасць і іншыя дабрадзейнасці ўспрымаліся не як цяжкі абавязак, а як міласць Божая. Адсюль такія рысы “жабрацкай духоўнасці”, як радасць успрыняцца свету і ўсеагульнае братэрства, пошук Бога ў

дапамозе бліжняму. Прадстаўнікі новай формы манаства прыстасоўваліся да штодвёйнага жыцця вернікаў. Яны не замыкаліся ў кляштарахі не адмаяўляліся ад сузіральніцкай формы рэлігійнасці, а былі выразнікамі дзеясна-сузіральніцкага напрамку ў манастве.

Акрамя агульных рысаў жабрацкія ордэны мелі спецыфічныя асаблівасці і нават розныя статуты. Іх дзейнасць і духоўнасць таксама як і ў іншых манаскіх ордэнах рэгламентавалася Канстытуцыяй і мясцовай традыцыяй.

Манаскія ордэны, якія прытырмліваліся Статуту св.Францыска (францысканцы і бернардынцы) арыентаваліся галоўным чынам на простага верніка. Яны вялі актыўную пастырскую працу і займаліся самадукацыяй. Дамініканцы, якія кіраваліся Статутам св. Аўгустына, асноўную ўвагу надавалі тэалагічнай падрыхтоўцы манахаў. Дамініканскія навучальныя ўстановы належалі да найлепшых у сярэднявечнай Еўропе, а з іхасяродзя паходзілі знакамітыя тэолагі і мысліўцы св. Тамаш Аквінскі (1225-1274 гг.), св.Альберт Вялікі (каля 1200-1280 гг.) і інш. Дамініканцы былі ідэалагічнымі абаронцамі касцёлу, змагаліся з ерасімі і кіравалі інквізіцыяй (з 1232 г.). У сваёй дзейнасці асноўны акцэнт рабілі на казанні (афіцыйная назва ордэна – “Орден братоў працаведнікаў”). Яны імкнуліся выкарыстаць індывідуальны падыход у працы з рознымі сацыяльнымі групамі. Ідэальны тып манаха-дамініканца бачыўся ў актыўнай і шырокадуховай асобе, якая ў сваёй пастырской дзейнасці абапіралася на асабісты жыщёвы прыклад.

Манаскія ордэны кармелітаў босых і кармелітаў абутих мелі больш аскетычны спосаб жыцця. Нараджэнне кармеліцкай арганізацыі манахаў прыпадае на пачатак 13 ст. Першыя манахі гэтага ордэна сяліліся каля гары Кармель у Палестыне. Яны карысталіся Статутам ерусалімскага патрыярха св.Альберта. Статут кармелітаў спалучаў нормы жыцця пустэльнікаў-эрэмітаў з калектыўным спосабам жыцця цэнабітаў (маіахі, якія жылі разам). У далейшым Статут быў мадэрнізаваны, а ў 1274 г. Ліёнскі сабор далучыў ордэн кармелітаў да ліку жабрацкіх. У 16 ст. вылучылася асобная галіна кармелітаў босых, якая імкнулася да больш аскетычнага жыцця і сузірания праз пост, малітву, маўчанне. У той жа час, як усе іншыя жабрацкія ордэны, кармеліты займаліся пастырскай працай і евангелізацыяй, а таксама паглыблялі свае тэалагічныя веды.

Жабрацкім ордэнам належыць першынство ў культывацыі розных формаў марыйнага культу. Яны ўкаранялі такія формы рэлігійнасці як малітва па ружанцу (дамініканцы, францысканцы), нашинне шкаплера (кармеліты), культ Маці Божай Беззаганнай, Маці Божай Унебаўзятай, Маці Божай Балеснай і інш. Францысканцы і бернардынцы вялі ў рэлігійную практику шэраг марыйных гімнаў, спеваў і малітваў. Манахам жабрацкіх ордэнаў належыць асаблівая роля ў арганізацыі кальварый – ансамблю капліц, якія сімвалізувалі этапы крыжовай дарогі Хрыста. Лакальнае значэнне для вернікаў Беларусі мелі кальварыі дамініканцаў у Верках каля Вільні і кармелітаў босых у Старым Мядзелі.

Царскія ўлады не перашкаджалі дзеінасці жабрацкіх ордэнаў, якія працягвалі займацца паstryрскай і місіянерскай працай. Бернардынцы лаяльна ставіліся да Рымска-каталіцкай духоўнай калегіі, не перашкаджалі дыяцэзіяльным біскупам у візітацыях сваіх кляштараў. Дэзарганізацыя ордэнскіх структураў не прывяла ў бернардынскіх кляштарах да парушэння спосабу іх жыцця. У іх захаваўся стары парадак набажэнстваў, што дзённая медытация і ўдзел у хоры.

Дамініканцаў вылучаў найбольшы дынамізм развіцця. У іх была самая вялікая колькасць кляштараў і манаҳаў (у 1825 г. у межах Расейской імперыі без уліку Каралеўства Польскага знаходзіліся 94 кляштары і 777 манаҳаў, на другім месцы былі бернардынцы – 44 кляштары і 531 манаҳ)⁴. У 1810-х і 1820-х гг. у Літоўскай правінцыі дамініканцаў назіраўся пастаянны наплыў новых кандыдатаў. Орден знаходзіўся ў стане амалоджвання і абленаўлення. Імператар Аляксандр I спрыяў дамініканцам і цікавіўся іх справамі. Прыёр Сакульскі меў свабодны ўваход да цара. Падчас паездак праз беларускія землі Аляксандр I наведаў дамініканскія кляштары ў Оршы і Віцебску. Дзякуючы царскаму заступніцтву дамініканцы выигралі некалькі судовых працэсаў, якія лічыліся безнадзейнымі. У Оршы дамініканцы адстаялі два сваіх касцёлы (адзін з якіх раней належаў езуітам). У 1823 г. на жалобным набажэнстве з нагоды смерці папы Пія VII у касцёле св. Кацярыны ў Пецярбургу прысутнічаў міністр духоўных справаў інароднай асветы А. Галіцын. Пасля выгнання езуітаў з Рэсеi орден дамініканцаў заняў месца першага і найважнейшага ордэна ў імперыі⁵.

Да пазнейшай фармацыі 16 – 17 ст. належала група манаскіх ордэнаў клерыкаў рэгулярных (усяго 56 кляштараў каля 1772 г. і 17 – у 1820-х гг.). Па колькасці кляштараў гэтая група займала другое месца пасля жабрацкіх ордэнаў. Найбольш прадстаўнічымі сярод іх былі езуіты (да 1820 г.). Спецыфіка манаскіх ордэнаў пазнейшай фармацыі вызначалася тым, што яны паўсталі ў эпоху рэформы каталіцкага касцёлу і былі моцна прасякнуты духам рашэнняў Трыдэнцкага сабора (1545-1563 гг.).

Орден езуітаў з'яўляўся галоўным апірышчам папства ў перыяд контэррефармацыі (4-ты зарок езуітаў – зарок паслухмяненасці Апостальскай Сталіцы). Абарона і распаўсюджанне веры ў новых гістарычных умовах было асноўнай мэтай ордэна. У сваёй духоўнасці езуіты падкрэслівалі тыя асновы веравучэння, якія выклікалі нападкі з боку ворагаў касцёлу. Яны імкнуліся наследаваць Хрыста і ў той жа час абаранялі Яго Божую сутнасць (супраць якой выступалі арыяне) і ўцяленне (якое адмаўлялі ў еўхарыстыі пратэстанты), рабілі акцэнт на ролі Маці Божай у справе збаўлення (супраць чаго выступалі пратэстанты) і аддана слуžылі папе рымскаму, першынство якога не прызнавалася іншымі хрысціянскімі канфесіямі. Езуіты ўкаранялі дадатковыя набажэнствы ў гонар Маці Божай (спе-

⁴ Gach P. Struktury i działalność duszpasterska zakonów męskich... S. 384-411.

⁵ Kłoczowski J. Zakon Braci Kaznodziejów w Polsce... S.19-141.

цыяльныя гадзіны, маёвыя) і Хрыста (Саракагадзінныя), пашыралі культ Сэрца Хрыста, заснавалі першае ў свеце школьннае марыйнае брацтва (кангрэгацию). У сваёй духоўнасці яны абапіраліся на хрыстацэнтрызм. Іх галоўная мэта – весці чалавека да Бога і выконваць усялякую працу “дзеля хвалы Божай”.

Як вядома, паслятрыдэнцкі касцёл асаблівую ўвагу звярнуў на паству (абавязковымі сталі яе ўлік, наведванні вернікаў па дамах), на якасць набажэнстваў, выхаванне і падрыхтоўку духавенства. Патрабавалася таксама, каб у кожнай парадфіі існавала пачатковая школа, шпіталь, брацтва. Кляштары клерыцкай групы складалі твар абноўленага рэформай касцёла. Езуіты, піяры і місіянеры стваралі навучальныя ўстановы і ўкаранялі новыя формы пастырства ірэлігійнасці. Камуністы і марыяне імкнуліся да стварэння ўзорных парафій. Камуністы і місіянеры разглядаліся як кангрэгациі ксяндзоў, якія жывуць разам і маюць агульную маёмасць. Марыяне былі першым манаскім ордэнам, які меў марыйную назуву і цалкам быў прысвечаны Маці Божай Беззаганий. Мэтай ордэна было пашырэнне марыйнага культа, малітвы за душы ў чыстцы, за забітыхна вайне і памерлыху выніку эпідэмій. Сэнс марыйнай духоўнасці – у пасрэдніцтве і заступніцтве Маці Божай (“Праз св. Марью да Хрыста”).

Манаскія ордэны бандэратаў (“добрах братоў”, ад лац. “*bonus*” – добры, “*frater*” – брат) і рохітаў (назва ўтворана ад імя св.Роха) мелі выключна харытатыўныя характеристар. Іх асноўная задача была ў дапамозе хворым, бедным і бяздомным. Сярод іх практычна не было ксяндзоў. Бандэратаў складалі 4-ты зарок – дапамогі хворым нават пад пагрозай свайго жыцця. Яны стваралі спепыялізаваныя шпіталі, якія адрозніваліся ад парафійных. Калі апошняя былі звычайна прытулкамі для нямоглых, дык у шпіталях бандэратаў аказвалася медыцынская дапамога і адпаведны нагляд. Рохіты акрамя трох звычайных зарокаў складалі чацвёрты – дапамогі хворым падчас эпідэмій і пахавання памерлых.

Манахі клерыцкай групы не імкнуліся ствараць адасобленыя ад свету асяродкі. Іх кляштары (акрамя будынкаў для навіцыяў (паслушнікаў) і са старэлых манахаў) хутчэй нагадвалі дамы, дзе частка памяшканняў (ці асобны будынак) выкарыстоўвалася для навучальных установаў, прытулкаў, шпіталяў, аптэкаў, інтарнатаў для вучняў (канвіктаў ці бурсаў).

Адносіны царскіх уладаў да ордэнаў клерыцкай групы былі лаяльнымі. Ордэн езуітаў знаходзіўся на асаблівым становішчы ў імперыі да 1815 г. Фактычна ён не падпарадкоўваўся ні дыяцэзіяльным біскупам, ні мітрапаліту Сестранцэвічу і без перашкод даў займаўся той жа дзейнасцю, што і ў 18 ст. З усіх манаскіх ордэнаў толькі піяры (лідскія і шчучынскія) варожа сустрэлі расейскую адміністрацыю ў 1795 г., за што былі ўзятыя ўладамі падкантроль. Аднак у першай трэці 19 ст. адкрытых канфліктаў піяраў з царскімі ўладамі не назіралася. Выпадак з ксяндзамі Полацкага вучылішча Брадовічам і Львовічам, якія былі адхіленыя ад выкладчыцкай дзеянасці за ўдзел у філарэцкім руху, можна разглядаць толькі як пэўную тэнденцыю ў піярскім асяроддзі. Ніякіх рэпресій у дачыненні да піярскага ордэну з боку расейскіх

уладаў не было. Безперашкодна кіравалі духоўнымі семінарыямі місіянеры, а баніфраты і рохіты (да 1821 г.) займаліся дабрачыннай дзеянасцю. Нешматлікія камуністы і марыяне працягвалі весці пастырскую працу з вернікамі.

Усе манаскія ордэны ў Расейскай імперыі ў 1772 – 1820-х гг. мелі магчымасць рэалізуваць на практицы асноўныя палажэнні сваіх статутаў (Статута і Канстытуцыі), праводвіць у жыццё тыя формы духоўнасці і культуры, прапагандыстамі якіхіны з'яўляліся. Прадстаўнікі манаскіх суполак мелі магчымасць упłyваць на грамадства беларускіх земляў праз духоўную і сацыяльную сферу дзеянасці. Гэтаму спрыяла іх сувязь з мясцовай культурай, а таксама адукальная падрыхтоўка і сацыяльнае паходжанне (сацыяльна актыўныя ксяндзы паходзілі ў асноўным са шляхты).

Умовай жыццяздзейнасці кляштараў былі навіцыяты і студыі. Іх належнае функцыяванне залежала ад матэрыяльнага забеспечэння, а таксама адпаведных памяшканняў, кадраў і арганізацыі. Мелі значэнне акаличнасці сацыяльнага запатрабавання. На колькасць фармацыйных дамоў аказвалі ўплыў такія фактары, як ордэнская традыцыя, колькасць ахвотных стаць манаҳамі, наяўнасць адпаведных кадраў у кляштарным асяроддзі і інш. З канца 1820-х гг. прыём у кляштар залежаў ад рашэння свецкіх уладаў.

Прыём у кляштар немагчымы без праходжання ступені навіцыяту. У католіцкім кляштары навіцыят – гэта асобная ўнутраная структура, а таксама дом (ці памяшканне), у якім пад наглядам духоўнага кіраўніка маладыя манаҳі рыхгаліся прыняць зарокі. Навіцый – член манаскай суполкі, але, як не прыняўшы зарокаў і не вытрымаўшы іспытаў, мог без перашкодаў пакінуць кляштар.

Мэта навіцыяту – выпрабаванне кандыдатаў іх падрыхтоўка ў адпаведнасці з патрабаваннямі, асобнымі для клерыкаў (будучых ксяндзоў) і конверсаў (братоў для абслугі кляштарнай гаспадаркі). Навіцыяў знаёмілі з ордэнскімі правіламі і кляштарным распарадкам, у выніку неабходнасці ім выкладаліся прадметы са школьнага курсу. У езуітаў і піяраў навіцыят працягваўся два гады (у іншых звычайна год). Пасля прыняцця зарокаў клерыкі навучаліся ў кляштарных студыях (семінарыях, калегіях). Там яны праходзілі ніжэйшы курс, які складаўся з гуманітарных науак і філософіі, і вышэйшы – тэалагічны. Дамы навіцыятаў і студыі (так званыя фармацыйныя дамы) размяшчаліся, як правіла, у розных кляштарах. Ва ўласна манаскай ордэнскай групе навіцыяты практиковаліся ў кожным кляштары.

Пытанне функцыяновання на беларускіх землях фармацыйных дамоў не даследавана. Вядома толькі іх колькасць без абставінаў канкрэтнай дзеянасці. Такое даследаванне ў складніцца практыкай існавання як сталых, так і часовых фармацыйных дамоў, а таксама адміністрацыйна-тэрытарыяльнай рэарганізацыі ордэнскіх правінций ў канцы 18 – пачатку 19 ст.

Найбуйнейшым цэнтрам манаскага жыцця ў ВКЛ была Вільня. У другой палове 18 ст. – першай чвэрці 19 ст. у гэтым горадзе налічвалася 10 навіцыятаў (аўгустынцаў, бернардынцаў, баніфрататаў, кармелітаў абытых, кармелітаў босых, місіянераў, францысканцаў, канонікаў рэгулярных латэранскіх, трынітарыяў, да-

мініканцаў) і не менш 7 студый (дамініканцаў, францысканцаў, бернардынцаў, кармелітаў абутых, кармелітаў босых, місіянероў, аўгустынцаў). На трэтыорыі Беларусі каля 1772 г. найбольш студый і навіцыятаў было ў Гародні (5), у Нясвіжы (5), Пінску (4), Менску (4). Да 1825 г. колькасць фармацыйных дамоў зменшылася ў Вільні да 10, у Менску да 1, у Нясвіжы да 1, Пінску да 2-3 і толькі ў Гародні працягвала захоўвацца 5 фармацыйных дамоў⁶.

У канцы 18 – першай трэці 19 ст. на Беларусі навіцыяты мелі францысканцы (Івянец і Пінск у другой палове 18 - першай трэці 19 ст.), бернардынцы (Друя ў 1808-1810 гг., Віцебск у 1802-1827 гг.), дамініканцы (Забелы, Гародня, Пінск, Менск у першай трэці 19 ст.), кармеліты абутия (Слабодка ў 1810 г., Бялынічы ў першай трэці 19 ст.), кармеліты босыя (Гародня ў 18 ст. і да 1845 г., Глыбокае ў 1733-1862 г.), марыяне (Расна ў 1820-я гг.), піяры (Полацк у 1820-я гг.), езуіты (Полацк у 1780-1803 гг.), картэзіянцы (Бяроза ў 18 ст. і да канца першай трэці 19 ст.), цыстэрцыяնцы (Вістычы, Кімбараўка (?)) у 18 - першай трэці 19 ст.), бенедыктынцы (Гарадзішча, Нясвіж у 18 - першай трэці 19 ст.).

У дачыненні да манасцірскіх студый трэба заўважыць, што хоць тэрмін “студыя” шырокая ўжываўся ў сярэднявеччы, дакладна ён акрэслены не быў. Звычайна пад студый разумелася навучальная ўстанова для манаҳаў, у якой, у адпаведнасці са схаластычнай традыцыяй, выкладаліся дзве вышэйшыя галіны ведаў – філасофія і тэалогія. Першапачатковая студыя – гэта заснаваная па ўзору парыжскага ўніверсітetu школа з адноўлкавай праграмай выкладання для манаҳаў дамініканцаў.

Ураўноўванне адукатыўнага ўзроўню манаҳаў адбывалася праз вывучэнне рыторыкі і пачаткаў логікі (сярэдняга курсу навучання і публічнай школы). Гэтыя прадметы маглі выкладацца ў навіцыяце ці пасля прыняцця манасціх за року ў студыях. Апошняя мелі харктар вышэйшай навучальнай установы, аднак, адрозніваліся рознай сістэмай навучальнага практэсу, маглі знікаць ці аднаўляцца ў залежнасці ад патрэбаў ордэна. У розных манасціх ордэнах студыі таксама адrozніваліся праграмай навучання і методыкай выкладання. Прадметы вар’іраваліся: у адных кляштарах выкладалася толькі філасофія, у іншых – тэалогія. Існавалі студыі, у якіх маральная тэалогія спалучалася з філасофіяй, ці выкладалася толькі дагматычная тэалогія альбо маральная і інш. Курс рыторыкі ў адных ордэнах (у піяраў, марыянаў) выкладаўся ў навіцыяце, у іншых уваходзіў у праграму студый. У складзе курса вывучаліся такія прадметы, як лацінская мова, фізіка, арыфметыка, геаграфія, гісторыя, логіка, астрономія, літургічныя спевы, пачаткі гамілетыкі.

⁶ Gach P. Struktury i działalność duszpasterska zakonów męskich ... S. 149-187; Chodźko J. Diecezja Mińska około 1830 roku. T.2. Struktury zakonne / Oprac. M. Radwan. Lublin, 1998. S. 15-175; Klasztory bernardyńskie w Polsce w jej granicach historycznych. Kalwaria Zebrzydowska, 1985. S. 442; Synowiec D. Franciszkanie polscy 1772-1970 // Zakony św.Franciszka w Polsce w latach 1772-1970. Warszawa, 1978. Cz. 2. S.120-126; Świętochowski R. Szkołnictwo teologiczne dominikanów // Dzieje teologii katolickiej w Polsce. Lublin, 1975. T. 2. cz. 2. S. 213-214.

Найбольш развітая сістэма студый была ў дамініканцаў. Для падрыхтоўкі сваіх кадраў яны выкарыстоўвалі такія віды студый, як канвентуальныя (пры кожным кляштары з выкладаннем граматыкі і філасофіі ў 19 ст., служылі галоўным чынам для замацавання ведаў за школьнны курс), партыкулярныя (аб'ядноўвалі некалькі кляштараў, выкладаліся філасофія і тэалогія на больш высокім узроўні), матэрыяльныя (універсітэцкага тыпу з тэрмінам навучання 6-7 гадоў), фармальныя (універсітэцкага ўзроўню без права надавання навуковых ступеняў, праграма не адразнівалася ад выкладання ў генэральнай студыі), генэральныя (галоўная навучальная ўстанова для ўсёй ордэнской правінцыі з правам надавання навуковай ступені). У спрошчаным выглядзе аналогічную сістэму студый маглі выкарыстоўваць іншыя манаскія ордэны (францысканцы, бернардынцы). У 18 ст. практычна ўсе манаскія супольнасці імкнуліся заснаваць свае навучальныя ўстановы. Гэта быў час росквіту манаскіх студый. Манахі з навуковымі ступенямі лектара, бакалаўра, магістра, доктара мелі прывілеі ў манаскім жыцці (вызваліліся ад абавязкаў, якія мелі іншыя манахі, радзей удзельнічалі ў набажэнствах інш.). Яны выкладалі ў студыях, рыхтаваліся да лекцый, удзельнічалі ў дыспутах, збіralіся на капітулах, спавядалі, прамаўлялі казанні.

Паводле розных крыніц, што ў перыяд з 1772 г. да 1830 г. у Беларусі існавала не менш 31 студыя. Свае студыі мелі: дамініканцы (Гародня, генэральная студыя ў 1752-1830 гг.; Дзярэчын, студыя філасофіі ў 1816-1829 гг.; Дунілавічы, студыя тэалогіі маральний у першай трэці 19 ст.; Забелы, фармальная студыя ў 1758-1827 г.; Шклоў, студыя філасофіі і тэалогіі да 1819 г., студыя філасофіі з 1819 г.), францысканцы (Драгічын, першая трэць 19 ст.; Гальшаны, студыя рыторыкі (гімназія) у канцы 18 ст.; Івянец, студыя тэалогіі, канец 18 ст., Пінск, студыя філасофіі ў 1825-1830 гг.; Удзяла, студыя філасофіі ў 1790-1830 гг.), бернардынцы (Слонім, студыя філасофіі ў другой палове 18-пачатку 19 ст.; Гародня, студыя тэалогіі маральний у другой палове 18-першай трэці 19 ст.; Беніца, у 1799 г.; Нясвіж, студыя дагматычнай тэалогіі і гісторыі касцела ў 1731-1864 гг.; Менск, студыя філасофіі ў 1753-1868 гг.; Будслаў, студыя маральний тэалогіі і рыторыкі да 1797 г., студыя рыторыкі ў 1829 г.; Друя, студыя граматыкі ў другой палове 18-першай трэці 19 ст.; Магілёў, студыя маральний тэалогіі да 1825 г.; Полацк, студыя філасофіі ў канцы 18-пачатку 19 ст.), кармеліты босыя (Гародня, студыя філасофіі; Глыбокае, студыя філасофіі, абедзве існавалі ў канцы 18-першай трэці 19 ст.), кармеліты абытая (Слабодка, студыя тэалогіі маральний у 1808 г.; Бялынічы, студыя філасофіі ў 1804 г., 1811 г., студыя тэалогіі ў 1825 г.), картэзіянцы (Бяроза, студыя тэалогіі ў 18-першай трэці 19 ст.), цыстэрцыянцы (Кімбараўка, студыя тэалогіі ў 18-першай трэці 19 ст.; Зістычы ў 1803 г.), бенедыктынцы (Гарадзішча, студыя філасофіі і тэалогіі ў 1803 г.; студыя тэалогіі ў 1809-1830 гг.; Нясвіж, студыя філасофіі ў 1809 г.), канонікі рэгулярная латэранская (Крамяніца, 1829 г.), трынітарыі (Орша, студыя тэалогіі ў канцы 18-пачатку 19 ст.), марыяне (Расна, студыя тэалогіі ў другой палове 18-першай трэці 19 ст.). Падрыхтоўка манахаў-місіянераў адбыла-

валася праз сістэму ўласных семінары. Клерыкі езуіты навучаліся ў калегіях ордэна, а піяры мелі студыю філософіі ў Дубровіцы на Украіне. У езуітаў клерыкі адбывалі практику ў публічных школах сваіх калегій, а потым працягвалі адукацыю і атрымлівалі навуковыя ступені.

У абагульняющим выглядзе існаваўшыя на беларускіх землях у канцы 18 – першай чвэрці 19 ст. навіцыяты і студыі (апошняя без уліку езуіцкіх калегіумаў і духоўных семінары місянераў) прадстаўлены ў табліцах № 1-2.

Табліца 1.

Манаскія ордэны	Колькасць нафіцыятаў
Дамініканцы	4
Бернардынцы	2
Францысканцы	2
Кармеліты абутыя	2
Кармеліты босыя	2
Цыстэрцыянцы	2
Бенедыктынцы	2
Марыяне	1
Піяры	1
Езуіты	1
Картэзіянцы	1
Усяго	20

Табліца 2.

Манаскія ордэны	Колькасць студый
Бернардынцы	9
Францысканцы	5
Дамініканцы	5
Кармеліты босыя	2
Кармеліты абутыя	2
Цыстэрцыянцы	2
Бенедыктынцы	2
Картэзіянцы	1
Канонікі рэгулярныя латэрэнскія	1
Трынітарыі	1
Марыяне	1
Усяго	31

Абсалютная большасць студый мела харктар вышэйшых навучальных установаў (у іх выкладалася праграма вышэйшая за сярэдні курс навучання публічнай школы) і ў гэтым сэнсе яны былі асяродкамі адукацыі і складалі пэўную

альтэрнатыву для той часткі мясцовай моладзі, якая не мела магчымасцей для навучання ў Вільні. Акрамя таго, дзейнасць студый аб'ектыўна ўпłyвала на агуль-наадукацыйны ўзровень тых мясцовасцяў і рэгіёнаў, дзе яны знаходзіліся.

Такім чынам, на працягу другой паловы 18 – першай трэці 19 ст. усе манасія ордэны, якія дзейнічалі на тэрыторыі Беларусі, мелі магчымасць арганізоўваць свае фармацыйныя дамы (навіцыяты і студыі). Многія з гэтых дамоў знаходзіліся на беларускіх землях. Да 1820-х гг. царызм не рабіў спробаў абмежаваць доступ кандыдатаў у навіцыяты. Існаванне і бесперашкодная дзейнасць навіцыятаў і студый ёсць сведчаннем задавальняючага становішча кляштараў у даследу-емы перыяд і лаяльнага стаўлення да іх царскіх уладаў.

Ігар Ганчарук

Нарадзіўся 20 лістапада 1959 г. у Гародні.

Вядучы навуковы супрацоўнік Беларускага дзяржаўнага музея пісторыі рэлігіі.
Даследуе гісторыю каталіцкага касцёла Беларусі.

Адрас:

Гародня, плошча Дзекабрыстаў, д.4, кв.2.

Тэл. (хатні) 5-96-54.